

сіянэры, студэнты, алькаголікі. Для аматараў пахудзець ёсьць спэцыяльная *кефірная* дыета. Гэта калі цэлы дзень — нічога, акрамя *кефіру*. Заява „ўсё, пераходжу на *кефір*“ — адзін з шырокайжываных спосабаў пачаць новы, здаровы лад жыцця. Клятвы гэтыя зазвычай такія ж нямоцныя, як поліэтыленавы пакет з *кефірам*.

*Кефір* распачаў цэлую сэрыю пераўтварэнняў малака ў XX стагодзьдзі — ацыдафілін, ражанка, ёгурт. Але застаўся ў гэтым шэрагу лідэрам.

## Кіно

### Сярэжук Сокалаў-Воюш

Афіцыйная граматыка слова „*кіно*“ не скланяе, а народ упарты цъвердзіць, што быў „*у кіне*“.

Першы сапраўдны беларускі фільм „Чужая Бацькаўшчына“ зняў у 80-ых расеец Рыбараў. Гэта была рэвалюцыя, якой не ацанілі гледачы.

Спрабы нацыянальнага *кіно* „Альпійская баляды“ і „Хрыстос прызямліўся ў Гародні“ былі невыразнымі. Першы падвяла мова, а другі і наагул савецкая цэнзура скавала ад гледача. А далей усё было „*як у кіне*“, апафэозам якога сталіся „Дзеці хлусъні“ рэжысэра Азаронка.

Нацыянальнае ж *кіно* здымалася на мітынгах і дэмманстрацыях. У выніку съвет пачаў пра Юр'я Хашчавацкага і Віктара Дащука. Яны распавялі пра сёньняшнюю Беларусь па-расейску, і гэта значыла, што ў XX стагодзьдзі „*кіна*, — як казалі ў маёй вёсцы, — *ня будзе — кінічык съпіўся*“. Застаецца чакаць XXI стагодзьдзя і згадваць Дом *кіно*, дзе быў утвораны „Мартыралёг Беларусі“ і БНФ. Дом *кіно*, што насамрэч быў Чырвоным касцёлам. Згадваць назвы беларускіх *кінатэатраў*: „Масква“, „Кастрычнік“, „Піянэр“, „Перамога“, „Салют“, „Радзіма“, „Космас“, „Кіеў“, Клуб імя Дзяржынскага — уяўляеце сабе *кінатэатар* імя Гімлера ў Нямеччыне?

У Койданаве пабудавалі сучасны *кінатэатар* са школа і бэтону і назвалі „Эра“. Праз год школа абвалілася, і койданаўцы расшыфравалі назоў: „Эта рабілі алькаголікі“.

## Клёцкі

### Рыгор Барадулін

*Клёцкі*. Трывалая яда, калі ехаць лес валіць зімой ці касіць у прыпар. *Клёцкі* варылі на хаўтуры, *клёцкамі* паміналі Дзядоў. Показка была: чужымі *клёцкамі* сваіх Дзядоў памінаць.

На тарку дралася бульба. Адціскалася праз суравіну. Гэтае цеста звалася „*целам*“. Потым рабіліся „*душки*“ з крышанага мяса й сала, адпаведна прысмакі, прыправы. Цела *клёцкі* мела форму сьнежкі, і гэткую ж форму мела душа. Душа магла быць і з кавалачка кілбасы. У цела клалі душу і кідалі ў вар. Яшчэ былі *клёцкі* — яны называліся сарокамі. Сарока мела падоўжаную форму, і душой быў падоўжаны кавалачак сала. Яшчэ ў сароку клалі срэбраную манэтку — каму пападзецца. *Клёцкі* яшчэ былі шкляныя — гэта бяз душаў — іх залівалі малаком. А *клёцкі* з душамі елі з поліўкай-грыбамі — духмянай і смачнай.

На клёцкі пакідалі самую буйную бульбу. Памятаеце, як клёцкі не пажаноцку хацеў зварыць дзядзька Антось з „Новай зямлі“...

На малога, моцнага і не худога кажуць: як клёцка.

Клёцкі з душамі як бы ўласабляюць Зямлю з душою.

## Клёш

### Рыгор Барадулін

Гэты фасон жаночае сукні або матроскіх порткаў, крой якіх шырыца да нізу, быў у модзе да канца стагодзьдзя. Паходзіць з францускай мовы — *cloche*, што азначае „звук“, „звонападобны“...

Дамская мода трывае даўжэй, хоць яна, натуральна, зъменлівая. Яшчэ з часінаў НЭПу — разгулу моды й дазволенай волі.

Можа хто і памятае песеньку — „калі я кавалерыў, насіў я порткі клёш, капелюш саламяны, ў кішэні — фінскі нож“.

Пасыль вайны хлопцы, якія адслужвалі на савецкім флеце ледзь ня „царскі тэрмін“, шыкавалі ў неймаверна развеяных *клёшах* — што называеца, „заграбалі асфальт“. І калі ў піку *клёшу* сталі насыць, асабліва студэнцтва, порткі-дудачкі, „дасымілаўцы“ — гэтыя добраахвотныя паслугачы міліцыі — сантымэтрам замяралі шырыню калашынаў і распорвалі брытвамі порткі, а праз пышную шавяліору рабілі праход машынкаю ці той жа брытваю.

Любая мода заваёўвае сваё права й ня дужа хоча саступаць яго. Мода як бы тая ўлада — любіць тримацца моцна.

## Клюб

### Антаніна Хатэнка

Гамана, жарты і чаканьне. У позірках, у рухах, у паважнасці таго, як рассаджваюцца людзі. Няўклюдная расхіленасць крэслаў. Загрубелыя ад працы вясковыя рукі ня здужаюць утрымаць ту ю адлякаваную дошку, што мусіць быць сядалішчам. Ляскатаньне гэтых дошак, што мкнуцца вярнуцца ў выходнае становішча — да сьпінкі-апірышча.

Разгуба й кпіны. Затым ціша, што запанавала пасыль першага слова. Роўненскія шэрагі аднолькава ўзрушеных людзей. Разнаколернасць жаночых сукняў і хустаў. Урачыстая застыгласць твараў. Далібог, што склікалі ў адно месца безыліч лялек. Цяпер кожы й паказвай, што хочаш, — прымуць на веру.

Магія сходу, супольнасці. Быццам бы на вячорках ці на сьвятах ня гэтая ж грамада зьбіралася. Але тут, у *клубе*, усімі апякуеца ўлада. Нібы кожны хоць на краплю да яе прыналежны. О, гэтая вечная прага ўладаньня, што абыяртаеца работам. Чырвоныя лёзунгі, чырвоная разьюшанаасць перакананьняў.

Захапленыне паволі зъмяняеца на абыякавасць. Свая музыка — на чужую. Роднае слова — на прышлае. І вось ужо ў *клуб* ідуць ня ў лепшых строях, а ў зашмальцаванай апранцы. Не з чаканьнем цудаў, а з пляшкаю гарэлкі й поўнымі кішэнямі семак.

Лузганьне, лаянка, бойка, рыпеньне заежджанай кружэлкі. Вішчаць дзяй-